



наша СЛОВА

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 36 (1395) 5 ВЕРАСНЯ 2018 г.

1 верасня - Дзень ведаў



Радзіма, Бацькаўшчына, Мова - з гэтымі галоўнымі словамі распачаўся новы навучальны год.

1 верасня на ўрачыстую лінейку ў 23 менскую беларускамоўную гімназію прыбыў павіншаваць навучэнцаў акаадэмік НАН Аляксандр Лукашанец. У гімназіі вучачца дзеці прадстаўнікоў творчай інтэлігэнцыі, лекараў, святараў і ўсіх тых, хто прагне даць нащадкам грунтоўнае і свядомае выхаванне.

- Сёння адначасова з нашай лінейкай распачынаецца свята беларускага пісьменства і друку ў Іванаве. Няхай роднае слова асвячае ваш шлях па жыцці, натхніе і падтрымлівае вас! - сказаў А.А. Лукашанец.

Дырэктар гімназіі Ірина Леанідаўна Пасюковіч пажадала вучням быць стараннымі, паспяховымі, упэўненымі ў сабе.

Старшыня апякунскай рады гімназіі спадарыня Крысціна Вітушка перадала пажаданні добрага здароўя і пачуцця гумару, без якога не магчымы адолець усе ступені адукацыі.

- Мы -адзінай сям'я. Наша гімназія - гэта частачка ISSN 2073-7033



малой радзімы. Будзем любіць і шанаваць яе, і адзін аднаго! - сказала Крысціна Уладзіміраўна.

Самая маленъкія прывіталі новых сяброў і бачкоў вершамі. На свяце гучалі песні на чатырох мовах свету. Старшакласнікі спявалі пра тое, як яны моцнымі ведамі, чыстымі сэрцамі і працай адноўяць нашу краіну, а потым

Э. Оліна,
фота аўтара.

1. На ўрачыстай лінейцы;
2. Свята ў 23 гімназіі.
3. С.У. Старыковіч і вучні 1В класа.

Дзень беларускага пісьменства ў старажытным Янаве



Афіцыйная цырымонія адкрыцця XXV Дня беларускага пісьменства ў Іванаве Берасцейскай вобласці адбылася 2 верасня на галоўнай сцэне ў гарадскім парку райцэнтра. Старт мерапрыемству даў сімвалічны пераizon і ўзляцеляў ў неба белыя голубы. Вішаванне Прэзідэнта ўдзельнікам і гасцям імпрэзы Дня беларускага пісьменства зачытала намеснік прэм'ер-міністра Ігар Петрышэнка.

"Паважаныя сябры! Сардэчна віншу ѿ вас з юбілейным, дваццать пятym Днём беларускага пісьменства, які адзначаецца сёлета на гасцінай Брэсцкай зямлі.

Гэта свята - знакавая падзея ў культурным жыцці краіны, сведчанне красы і сілы беларускай мовы, духоўных традыцій нашага народа.

Многія старадзілі пісьмоваслоўя передае з пакален-

ня ў пакаленне вечныя ідэалы прыгажосці, добра і справядлівасці, з'яўляеца жыватворнай кропкай мудрасці і ведаў, надзеіным спадарожнікам кожнага чалавека на яго жыццёвым шляху.

Святкуючы Дзень беларускага пісьменства, мы аддаём даніну павагі ўсім, хто ствараў нашу культуру, садзейнічаў асвеце і ўзняў на высокі ўзровень беларускае мастацтва слова.

Продкі пакінулі нам неацэнны скарб - родную мову, выдатнымі ўзорамі якой з'яўляюцца творы Францішка Багушэвіча і Максіма Багдановіча, Янкі Купалы і Якуба Коласа, Уладзіміра Караткевіча і Івана Мележа.

Упэўнены, што, зберагаючы іх спадчыну, сёняшнія пакаленне беларусаў сваёй пленнай стваральнай працай будзе ўмацоўваць сувэрэнітэт

і незалежнасць Радзімы.
Жадаю вам здароўя, ічасця, згоды, поспехаў і творчага натхнення.

Аляксандр Лукашэнка".

У рамках XXV Дня беларускага пісьменства ў Іванаве адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця памятнага знака "Янава слова", усталяванага ў гонар XXV Дня беларускага пісьменства. Скульптурная кампазіцыя размешчана на пешаходнай вуліцы 17-верасня ў цэнтры Іванава. Над яе стварэннем працаўнік аўтарскіх калектываў у складзе Алеся Шацлы, Аляксандра Сарокіна і Ганны Багаткінай. Памятны знак выкананы ў відзе сонечнага гадзінніка, галоўны элемент якога - замацаванае ў мармуровай чары пяро. Да яе прымацаваны камяні, на якіх выгравіравана назва старажытнага горада, які прыняў свята.



У Іванаве 2 верасня адбылося ўшанаванне пераможцаў рэспубліканскага конкурсу "Нацыянальная літаратурная прэмія" за творы, напісаныя ў 2017 годзе.


У намінацыі "Лепшы твор (зборнік твораў) паэзіі" пераможцамі называны Казімір Камейша за зборнік вершаў "Высокі бераг". У намінацыі "Лепшы твор прозы" адзначаны Васіль Шырко за книгу "Я нязваны госьць". Журы высока ацаніла зборнік п'ес "Свято вышыні" Георгія Марчука, прысудзіўшы яму перамогу ў намінацыі "Лепшы твор драматургіі". Аўтарам лепшага твора публіцыстыкі стала Зінаіда Дудзюк за книгу "Пара вы-

сокага сонца". У намінацыі "Лепшы твор літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства" перамогу ўзнагародзіў Іван Штэйнер, які напісаў книгу "Смехъ зъ больштию смешанъ будеть: смехавыя традыцыи Рэнессансу ў сатирычнай літаратурѣ ХХ стагоддзя". Таксама ўзнагароды ўручана Вользе Мікольскай у намінацыі "Лепшы твор для дзяцей і юнацтва" за книгу "Вы-

паводле БелТА.
(Працяг тэмы ў наступным нумары.)



9 772 073 703003 >



БНФ выступіў у падтрымку беларускага Універсітэта імя Ніла Гілевіча

Заява Сойма Партыі БНФ
25 жніўня 2018 года

У падтрымку Беларускага нацыянальнага ўніверсітэта

У апошнія некалькі месяцаў у сродках масавай інфармацыі з'явіўся шэраг публікацыяў, аўтары якіх даюць негатыўную ацэнку грамадскай ініцыятыве па стварэнні беларускамоўнага Універсітэта імя Ніла Гілевіча, які ўжо атрымаў народзе нефармальнаяе, але пачэснае званне "Беларускі нацыянальны ўніверсітэт".

Падобная публікацыя адзначаныя не толькі на старонках дзяржаўных газет ("Савецкая Беларусь", "Лідская газета" ды інш.), але і на асобных незалежных сайтах.

Партыя БНФ заяўляе рапушчую нязгоду з негатыўнымі публікацыямі на адрес навучальнай установы, якая яшчэ толькі распачынае працу. Пад выглядам "дискусіі" (у якой, чаму съці, не даецца слова заснавальнікам універсітэта) здзяйсняеца дыскрэдытація важнай грамадской ініцыятывы.

Паслядоўнасць і адноўкавая танальнасць публікацыяў, пры ўсёй іх фактычнай неабгрунтаванасці (падкрэслім - навучальная установа яшчэ толькі-толькі зарэгістраваная і не паспела распачаць навучальны працэс), прымушае падзраваць у іх правяму мэтаскіраванай антыбеларускай кампаніі, нацеленай на недапушчэнне развіцця беларускай мовы ў сістэме нацыянальнай вышэйшай школы.

3 улікам выкладзенага, Партыя БНФ:

- Заяўляе рапушчы пратэст супраць антыбеларускіх публікаций, скіраваных на ачарненне грамадской ініцыятывы па стварэнні Універсітэта імя Ніла Гілевіча,

- Заклікае сродкі масавай інфармацыі як дзяржаўныя, так і незалежныя, да аб'ектыўнасці і адлюстравання пазыцыйных установаў, у дачыненні да якіх публікуюцца крытычныя матэрыялы;

- Заклікае грамадскасць Беларусі падтрымаша Універсітэт імя Ніла Гілевіча як найбольш амбітны і перспектыўны адукатыўны праект, які можа стварыць якасна новую сітуацыю на рынку адукатыўных послуг Беларусі, а таксама стаць першым крокам па пераадоленні дыскрымінацыі беларускамоўнага насельніцтва ў сістэме вышэйшай адукатыўнай школы;

- Заклікае бізнесоўцаў і прыватных ахвярадаўцаў, а таксама дзяржаву, вылучаць фінансавыя сродкі на падтрымку Універсітэта імя Ніла Гілевіча як установы, якая ў перспектыве можа стаць першым беларускамоўным універсітэтам у нашай краіне.

Прыгэтым Беларускі Народны Фронт выступае за безумоўнае развіццё беларускай мовы ў дзяржаўнай сістэме адукатыўнай, без чаго нацыянальная вышэйшая школа не можа лічыцца сапраўды паўнавартасной для сучаснай незалежнай дзяржавы.

На цяперашнім этапе ў якасці першачарговых кроکаў для змянення дзяржаўнай палітыкі Партыя БНФ выступае за стварэнне на заканадаўчым узроўні дзяржаўнай праграмы развіцця адукатыўнай на беларускай мове, з павелічэннем дзяржаўнага фінансавання праграмаў па развіцці беларускай культуры, адукатыўнай і мовы, у тым ліку з выдзяленнем сродкаў на конкурснай аснове недзяржаўным ініцыятывам і організацыям грамадзянскай супольнасці.

Новыя лекцыі ў Гістарычнай школе

6 (чацвер) і 10 (панядзелак) верасня з 17:30 да 19:00 запрашаем на лекцыі і прагляды дакументальных гістарычных стужак з працягам "Гістарычнай школы" начаць з Алегам Трушавым, археолагам, гісторыкам беларускай архітэктуры, кандыдатам гістарычных навук, дацэнтам, палітыкам і грамадскім дзеячом, в.а. абавязкі рэктара "Універсітэта імя Ніла Гілевіча", Ганаровым старшынём ТБМ.

6 верасня Алег Трушав распавядзе пра "Помнікі архітэктуры старажытнага Наваградка". Будуць паказаны дакументальныя фільмы пра гісторыю Наваградка.

10 верасня адбудзеца лекцыя на тему "Помнікі архітэктуры Наваградчыны (замак у Любчы, касцёл ва Усельбі і інш.)"

Адрес: офіс ТБМ (вул. Румянцева, 13).
Уваход вольны.

Факсімільнае ўзнаўленне каштоўнага рарытэту натхняе да навукі

Напярэдадні новага навучальнага года ў Нацыянальнай бібліятэцы святочна адзначылі выпуск факсімільнае ўзнаўлення першага беларускага Буквара. Кніга выйшла ў трох тамах (арыгінал, даследванне, пераклад) накладам 1000 асобнікаў. Яна паступіць ве ўсе рэгіянальныя і ўніверсітэцкія бібліятэкі краіны. Калектыв аўтараў узначаліў кандыдат культуралогіі Але́сь Суша. Над дызайном рупіўся Канстанцін Вашчанка. Том даследванні ўключае кнігазнаўчыя артыкулы Алены Дзянісавай, Юрыя Казакова, Вольгі Праскаловіч, Рэнэ Са-

нёрамі, як Міністэрства культуры і Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Еўрапейскай банк рэканструкцыі і развіцця, "Белінвестбанку", пры падтрымцы пасольства Беларусі ў Вялікабрытаніі. Плённая і цесная праца ішла разам з брытанскімі спецыялістамі і з Міжнароднай асацыяцыяй беларусістаў. У даследванні бралі ўдзел гісторыкі, філаграфы, - скажаў намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі А.А. Суша.



Святона Духа, які быў каардынаторскім цэнтрам адукацыйнай дзейнасці. Гэта не проста падручнік, які дапамагае навучыцца чытаць, але і падказка, як траба жыць.

Букар уключае Сімвал веры, малітвы, нагадвае пра сем справаў міласэрнасці: галоднага накарміць, замяглага напаіць, вязня выкупіць, хворага наведаць, падарожніка прыняць, памерлага пахаваць. У кнізе шмат тэксту, арыентаваных на юнакоў, на маладых людзей.

У вывучэнні старжытнага тэкста дапамаглі даследчыкі з Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Прафе-



тэрлі, Галіны Ціванавай.

Гэта другі значны асветніцкі праект пасля факсімільнае ўзнаўлення Бібліі Францішка Скарыны, рэалізаванага ў 2017 годзе, які мае духоўны і патрыятычныя мэты: сведчыць пра глыбокія культурныя традыцыі і традыцыі веры.

- Мы завяршылі даследчы гуманітарны праект, які дойшёгкіўся трэх гадоў. Ён ажыццяўляўся сумесна з такім парт-

ыданні каштоўна, які грунтоўнае навукове вывучэнне кніжнай культуры, - адзначыла Валянціна Гінчук.

А таксама як методыка выкладання азбукі ў XVII стагоддзі.

- Буквар - для кожнага кніга святая, бо з яе пачынаецца знаёмства дзіцяці з навукай.

Гэта кніга тым больш святая, бо яна дайшла да нас з XVII стагоддзя, яе выдалі браты кінові Віленскай - манастыра



Джым Дынглі паспрыяў, каб супрацоўнікі прыватнай бібліятэкі карпарацыі юрыстаў Мілл Тэмпл у Лондане прадставілі доступ да арыгінала. Дзякуючы падтрымцы МАБ была зроблена лічбавая копія гэтага выдання.

Даследчы артыкул спадара Алея Сушы захапляе дэталёвымі звесткамі пра аўтара старажытнага Буквара - Мялеція Сматрыцкага, вядомага грамадскага і царкоўнага дзеяча. Ён займаўся выкладчыцкай дзейнасцю ў брацкай школе пры манастыры і вучыў многіх прадстаўнікоў шляхецкіх радоў на Беларусі. Да Буквара меў дачыненне і Лявонці

Карповіч. Ён таксама займаўся практикай выкладання, кіраваў брацкай школай, якая выдала кнігу, ён правёў трансфермацилю манастыра Святога Духа ў кіновіо. Выпуск Буквара ў 1618 годзе паўплываў на шырокія славесніцкага грамадства. Далейшыя выпускі ў Күцейне, Супраслі, Магілёве перанялі назыву, змест, структуру выдання. У канцы XVII стагоддзя на Беларусі выйшла больш буквароў, чым на тэрыторыі Украіны і Расіі разам.

Крыніцай інфармацыі для навуковых пошукаў служылі украінская, польская і нямецкая даследванні мінулага стагоддзя. Спадар Але́сь Суша з захапленнем працуе і далей над гісторыяй беларускіх буквароў ад старажытнасці да нашых дзён і натхняе сваім прыкладам.

Мерапрыемства стала своеасаблівым дабраславленнем для дзетак, якія ідуць у першы

Клас. Яны атрымалі асобнікі Буквара з рук дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Рамана Сцяпанавіча Матульскага і прадстаянікоў банкаў, які фундавалі выданне. Факсімільнае ўзнаўленне Буквара презентавалася і на Дні пісьменства 2 верасня. Наступнай важнай падзеяй асветніцкай установы стане Міжнародны біблейскі праект 20 верасня.

Эла Дзвінская,
фота аўтара.
1. А. А. Суша;
2. Раман Сцяпанавіч
Матульскі;
3. Дзеці атрымліваюць
Буквар у падарунак;
4. Факсімільнае ўзнаўленне.

Школа, якая вучыць любіць Беларусь

Яшчэ летам шмат бацькоў падало заявы ў беларускамоўныя класы. Мы завіталі ў сярэднюю школу №190 у менскім мікрараёне Уручча-3. Тут за тры дзесяцігоддзі сядро палёў і лясных масіваў выраслі новабудоўлі, павялічалася колькасць жыхароў. Школа №190 стала адным з асяродкаў беларусізацыі на пачатку 90-тых гадоў. Сюды бацькі вязуць дзяцей вучыцца з прыгарадных вёсак: з Калодзішчы, Гарадзішчы, Карапёла Стана, Азрычы і Бараўлянаў. А некаторыя таты дзеля глыбокага вывучэння мовы ездзяць з малымі сваімі транспартамі з Заводскага раёна Менска.

У наступным годзе



навучальная ўстанова адзначыць 30-годдзе. Першым яе дырэктарам была Зоя Яфімаўна Андрухова. Сёння ў школе дзейнічаюць беларускамоўныя класы, па адным у кожнай паралелі. 31 сям'я падала заяву ў першы клас з роднай мовай научання.

Дырэктар школы Людміла Міхайлаўна Шыцкі, выкладчыца беларускай мовы і літаратуры, перад пачаткам научальнага года правяла па чистых, адрамантаваных і ўпрыгожаных класах, пазнаёміла з музеем "Спадчына", прадэмстравала лепшыя здабыткі педагогічнага калектыва і вучняў, прадставіла настаўніцай. Яна згуртавала вакол сябе зацікаўленых аднадумцаў. Людміла Міхайлаўна родам з вёскі Порплішча Докшицкага раёна Віцебскай вобласці. У перыяд

шых дзён знаёмства горнуцца да яе.

- Дзеткі прыходзяць з розным узроўнем падрыхтоўкі, - кажа выкладчыца. - Першыя дзесяць дзён у нас прысвечаны ўводзінам у школнае жыццё, абагульненню паніццяў прасторы, формы і колеру. Спачатку дзеткі будуть вучыць беларускі алфавіт, а ў другой палове года пярайдуць да рускага. Навыкі маўлення дапамагаюць у далейшым дзецям на занятках па літаратурным чытанні, дзе яны адчуваюць сябе больш упэўненымі.

У групе падоўжанага дня даглядае дзяцей пяшчотная і напрактикованая выхавацелька Алена Аляксандраўна Пушкарова. Яна дбае пра захаванне рэжimu дня, пра прагулкі і сон для маленёкіх школяроў, чытае ім беларускі



казкі і арганізуе ў вольны час клубную заняткі. Спадарыня Алена працуе ў школе на практыку 29 гадоў. Раней яна выкладала музыку і сусветную мастацтвую культуру, знаёміла наўчэнцаў з беларускім мастацтвам і музыкай, ставіла з імі казачныя спектаклі.

- У пачатку 2000-ых гадоў колькасць дзяцей у нас знізілася з-за памяшэння нараджальнасці, (вучняў было ўсяго 250), а потым зноў стала больш, і зараз іх у нас - 832 чалавекі, - падкрэсліла Алена Аляксандраўна.

Другі беларускамоўны клас вядзе Марына Збыхай-

ўзначальвае Міжнародную асацыяцыю беларусістай. Прага да наўку нарадзілася ў школьніх сценах.

- Мае скарынічы - гэта быў самы лепшы за ўсе гады выпуск! - успамінае настаўніца. - Бацькі ў пачатку 90-тых гадоў настойліва імкнуліся дапа дзецям адукцыю на роднай мове. Мы праводзілі разам рашнікі, дарылі ім галоўную кнігі, выступалі на тэлебачанні, чыталі казкі і вершы. Дзеці раслі чулемі, уважлівымі і працавітымі, найбольш цікавіліся гісторыяй і літаратурай.

Атмасфера ў школе творчая і яна натхненая.



У 1997 годзе ў школе з'явіўся этнографічны музей "Спадчына". Рашэнне стварыць такі асяродак прыйшло перад правядзеннем урокаў па творы У. Караткевіча "Зямля пад белымі крыламі". Па каштоўнасці экспанатаў ён набліжаецца да Гудзевіцкага музея.

Ніна Мікалаеўна Чарапок, якая выкладае ў 3-цім класе, заахвочвае вучняў паходамі ў гістарычны музей і музей Ваньковіча, экспурсіямі ў музей тэатральнага мастацтва, падэздкамі ў Строчыцы.

- Калі пасля 30 гадоў выкладання па-руску я перайшла на беларускую мову, то заўважыла, што адносіны з дзецімі сталі больш спакойнымі, лагоднымі, - звяртае ўвагу выкладчыца.

Педагогі памятаюць сваіх лепшых вучняў і аддушы радуюцца іх здзяйсненнем.

- У нас паспяхова вучыўся Яўген Лашкоўскі, вядомец праграм АНТ, - кажа Марына Збыхайна Пяцэвіч.

Алена Леанідаўна Семчанка ганарыцца сваім вучнем Алесем Сушам, які ціпер



ручнікоў, роспісу яек, цацак з саломы, гліны і іншага.

Колькасць экспанатаў

паступова павялічылася да 250, пры іх дапамозе можна ўвіць, як жылі і працавалі беларусы 19-20 стагоддзяў. Дырэктор Людміла Міхайлаўна падараўала музею тканія посцілкі, зробленыя ў сям'і.

Яна распрацавала экспурсію "Мой дварочак, як віночак", дзе тлумачыща сімваліка будаўніцтва хаты на беларускай зямлі.

- Як нашы продкі выбіралі месца пад будаўніцтва хаты? - кажа спадарыня Людміла.

- На спречнай дзялянцы

людзі не моглі пабудавацца

ніколі! "Нельга, тут косci", -

кажа гісторыя, традыцыі.

"А мы хочам супермаркет! А мы

хочам забаўляльны комплекс!"

Наши продкі так не рабілі, яны

думалі пра будучынно. А на-

шым сучаснікам бывае ўся-

роўна!

Настаўнік фізкультуры Віктар Іванавіч Касаўчук

зрабіў для музея печ. Сярод экспанатаў ёсць карціны, зробленыя ў тэхніцы батыка.



Музей даглядае настаўніца працоўнага навучання Аксана Мікалаеўна Захаранка. Разам з ёй дзяўчынкі шы-

юць, гатуюць смачныя стравы, вучачыца займацца кансерва-

ваннем гародніны і садавіны.

Вучні ўдзельнічаюць у алім-

ядным руху па працоўным на-

вучанні. У школе дзейнічае

фальклорны тэатр моды: дзяў-

чаты бавяць час за вышыўкай,

ствараюць лялек і абарэгі.

Алена Аляксандраўна Тужыліна вядзе гурток саломапля-

цення. Выкладчыцы ганарацца

свайм юнымі майстрызамі:

вышывальшчыцай Паўлінай Бель і аматаркай вырабаў з бісеру Таццяней Дзямко.

Чацвёра дзяцей са

шматдзетнай сям'і Дабратво-раў: Сафія, Яўсей, Герман і Марк ходзяць у беларускамоўныя класы і займаюцца музыкай.

Музичны накірунак узбагачае і эстэтычна развівае дзяцей. У школе дзейнічаюць ансамбль настаўнікаў "Дабрадзей", дзіцячы аркестр "Крынічка", фальклорны ансамбль вучняў "Забава". Мастацкія калектывы выступаюць на школьніх святах, сустракаюць наведальнікаў у Гасцёўні. Дзеці іх выкладчыкі дзелянцы сваім майстэрствам на святах іншых дзяцей.

- Як нашы продкі выбіралі месца пад будаўніцтва хаты? - кажа спадарыня Людміла.

- На спречнай дзялянцы людзі не моглі пабудавацца ніколі! "Нельга, тут косci", -

кажа гісторыя, традыцыі.

"А мы хочам супермаркет! А мы

хочам забаўляльны комплекс!"

Наши продкі так не рабілі, яны думалі пра будучынно. А нашым сучаснікам бывае ўся-роўна!

30 жніўня настаўнікі

правялі нарады і сходы для матуляў і татаў, а 1 верасня дзеці сабраліся на ўрачыстай лі-





У Беларусі зарэгістравана яшчэ адна каталіцкая навучальная ўстанова

Напершадні новага навучальнага года ў Беларусі была афіцыйна зарэгістравана яшчэ адна каталіцкая навучальная ўстанова – тэалагічны каледж імя святога Казіміра, які будзе дзейнічаць у Гродненскім раёне.

28 жніўня Упаўнаважаны па спраўах рэлігіі і нацыянальнасці Леанід Гуліка ўручыў біскупу Гарадзенскаму Аляксандру Кашкевічу Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі "Тэалагічнага каледжа імя святога Казіміра" Гарадзенскай дыяцэзіі Рымска-Каталіцкага Касцёла ў Рэспубліцы Беларусь.

У каледжы можна будзе атрымаць веды ў галіне тэ-



алогії, філософії, катэхізацыі, біблістыкі, літургіі, гісторыі, касцельнага права, дабрачыннага, сямейнага жыцця, рэлігійных сродкаў масавай камунікацыі і іншых дысцыплін згодна з нормамі і вучэннем Каталіцкага Касцёла.

Гарадзенскі тэалагічны

catholic.by.

У магілёўскай школе, дзе вучыўся міністар аховы здароўя, набралі беларускамоўны

клас з пяці вучняў



Па-беларуску ў першым класе магілёўскай школы № 34 будуць вучыцца пяцёра дзяцей. Для 380-тысячнага горада гэта найбольшы колькасць вучняў, якія сабраліся ў адным класе за 8 гадоў адраджэння беларускага школьніцтва.

У 34 школе на першую лінейку з бацькамі прыйшли Адаліна Самойленка, Лёў Пундзік, Юры Кудакін, Марыя Валашчук ды Кірыла Чарткоў.

Паводле педагога, цяперашні стан беларускамоўнага навучання - вынік згортвання практикі выкладання предметаў па-беларуску. Цяпер, лічыць яна, каб беларускамоўных класаў становілася болей, патрэбныя намаганні дзяржавы.

Першакласнікі ведаюць, што іх будуць вучыць на беларускай мове.

- Мы гэтага не баймся, - заявілі разам яны і дадалі, што будуць і бацькоў вучыць беларускай мове.

Першай селета падала заяву на беларускае навучанне сям'я Пундзікаў. Тата першакласніка Ліўя Мікалай лічыць абсурдным пытанне, чаму наважыліся вучыць сына па-беларуску. Нехта мусіць быць першым, кажа ён.

- Цяпер ужо не пачу-

пачыналася з адной вучаніцы. Цяпер - 13 дзетак вучыцаца па-беларуску. Прагрэс ёсць. Патрэбны штуршок, каб ён быў шпарчайшым.

Старшыня гарадской арганізацыі Таварыства беларускай мовы Алег Дзялячкоў кажа, што з'яўленне яшчэ аднаго беларускамоўнага класа ў Магілёве - вынік супольных намаганняў грамадскасці і ўлады. Активіст адзначыў:

- ТБМ напіша падзяку

аддзелу адукцыі Каstryчніцкага раёна Магілёва, а таксама адміністрацыі 34-й школы за спрыянне ў адкрыцці беларускамоўных класаў, а таксама краініцтву садка № 79, у якім сфармаваная беларускамоўная група з дзяцяў дзетак. Разам з тым мы будзе пісаць скрутку ў гарвыканкам на аддзел адукцыі Ленінскага раёна, дзе жаданне амбяркоўваць сітуацыю з беларускім класамі і групамі не было, - заяўляе Алег Дзялячкоў.

Выпускніком школы ў

1983 годзе быў цяперашні міністр аховы здароўя Валеры Малашка. На лінейцы ён звяртаўся да вучняў па-расейску.

Радыё Свабода,
г. Магілёў.

што беларуская мова "кал-
гасная, - тлумачыць Мікалай.
- Яна стала прыкметаю таго,
што яе носябіт - чалавек, які
ведае, чаго ён хоча. Восем гадоў
тому ў Магілёве адраджэнне
беларускамоўнага навучання

класы будуць надаваць ёй вагу.

- Вельмі добра, што ў гарадах з'яўляюцца класы з беларускай моваю навучання, - адзначае яна. - Беларуская мова цяпер у занядбанні, і такія класы будуць надаваць ёй вагу.

Скарываўскаяnota ў міжнародным фестывалі

Своеасабліва ўшанаванне справы беларускага першадрука адыбылося ў жыцці нашай зямлячкі Вікторыі Жукевіч-Дзівоты, якая жыве ў Польшчы.

2 i 3 жніўня ў Польшчы адыбыўся XIX міжнародны фестываль арганнай музыкі. Упершыню ў яго праграме гучала і беларуская музика - сяюцца Ганны Кароткінай "Фра-

нцішак Скарыва". Выканала яе сярод іншых твораў арганістка Ксенія Пагарэлая, таксама з Беларусі.

Мясцовыя жыхары і турысты, што завіталі гэтым днёмі ў касцёлы двух надбальтыйскіх гарадкоў Мендузі здружу і Свінаўсце, аднолькава горача віталі кампазітара і выкананіцу. Каб адыбылося тое свята арганных дзён і вечароў з



Вікторыя Жукевіч-Дзівота

удзелам нашай краіны, німала клопатаў мела актыўістка прайлення польскага грамадскага аб'яднання несвіжан Вікторыя Жукевіч-Дзівота. Яна ж і яе сяброўкі Зюта Лучак і Марыся Слізень апекавалі беларускіх удзельнікаў падчас фестывала.

Ганаровая падзячная грамата Саюза кампазітараў Беларусі на імя Вікторыі Жукевіч-Дзівоты за подпісам Ігара Лучанка - прыемная нагода для жыхароў Нясвіжа, сяброў ТБМ павіншаваць рупліўцаў за іх ўнёсак ва ўмацаванне беларуска - польскіх культурных сувязяў і годнае ўшанаванне імя Францішка Скарыва.

PS. Адно толькі пажаданне шаноўнаму Ігару Міхайлавічу і сакратары СКБ - трымацца мовы Скарыва, тым больш, калі дакументы на-кіроўваюцца за мяжу і падстаўляюць нашу краіну.

Наталля Плакса.

БЕЛАРУССКИЙ СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ



Спяваем песні Генадзя Бураўкіна

28 жніўня 2018 г.

ТБМ імя Ф. Скарыва г. Магілёва адзначыла дзень народзінаў Генадзя Бураўкіна ў кавярні "Шпаркі лосі". У нас ёсць вельмі добрая традыцыя. Кожны год мы адзначаем дні народзінаў наших знакамітых пазнаўцаў і краінікоў ТБМ Ніла Гілевіча і Генадзя Бураўкіна. Летасць на дзень народзінаў Генадзя Бураўкіна правялі вечарыну ў "Палацы культуры вобласці" сумесна з клубам "Натхненне".

На гэты раз у аўторак надвячоркам сабраліся ў беларускамоўнай кавярні "Шпаркі лосі". Было вельмі весела і сма-




чна. Паглядзелі спачатку відэо сустэрэны з паэтам на сядзібе ў Менску ў 2012-м годзе, калі магілёўцы завіталі да спадара Генадзя. Затым спявалі ўсім добра вядомыя песні: "Калыханка", "Зачараваная", "Матулі", "Конь незацугляны", "Завірух" ... Паслухалі вельмі цікавыя і малазнаёмыя музычныя творы ў выкананні Зміцера Вайчошкевіча і з альбома "Варанок" (беларускі шансон). А пад песню "Закадычныя сябры" многія не ўседзелі і шпарка танчылі. Прыгэтым мы пачаставаліся дранкімі і прысмакамі. У мерапрыемстве прыняло ўдзел больш за 20



чалавек. Акрамя нашага актыўу, да нас далучыліся і наведальнікі кавярні. Адна жанчына нават напрасіла напрыканцы нашых спеваў слова і расчудлена расправяла, што нарадзілася ў Быхаўскім раёне, але ўсё жыццё пражыла ў Казахстане і за ўсёды сумуе па Беларусі. Яна выказала нам падзяку за тое, што адраджаем беларускую мову і нацыянальныя традыцыі.

Вялікі дзякун усім удзельнікам і арганізаторам!!! Вялікая падзяка спадарыні Далі Аніськовай, Антошо і Наталлі, супрацоўнікам кавярні "Шпаркі лосі" і Сержуку Дымкову, які падрыхтаваў і надрукаваў да імпрэзы цікавыя спісы.

Алег Дзялячкоў.



Свята парафіі св. Язафата

Прыемныя вонкавыя змены адбыліся апошнім часам у парафіі св. Язафата (г. Ліда) Беларускай Грэка-Каталіцкай Царквы (Уніяцкай).

Намаганням аднаго з мясцовых патрыётаў на будынку з'явіліся новыя прыгожыя каменныя шыльды з назвай Царквы і адресам. А побач з кръжам, калі яе, усталяваны сваесасблівы нацыянальны артэфакт - першы ў свеце помніккамень у гонар 100-годдзя



БНР. Шматгадовага кръж заменены на новы і больш прыабыты.

15-га верасня 2018 г., у суботу, у 12 гадзін запрашаем на Парафіяльнае свята "Шануем святога Язафата ў Лідзе разам!" па адрасе: г. Ліда, вул. Каліноўскага, 16.

ПРАГРАМА: Боская Літургія, пасля яе сяброўскі пачастунак і конкурс на лепшую выпечку.

Па дадатковую інформацію звязрайтесь да а. Андрыя Буйніча: +375 29 5662414.

Наші кар.



Памятны шыльдзік на камені да 100-годдзя БНР у Лідзе

Скульптуру "Пераемнасць беларускай науки" адкрылі ў Менску



Скульптурная кампазіцыя "Пераемнасць беларускай науки" з'явілася ў Менску перад будынкам Прэзідэнта НАН Беларусі. Яе адкрыццё адбылося 1 верасня падчас учынення мерапрыемства,


прысвечанага пачатку новага навучальнага года ў Інстытуце падрыхтоўкі наукоўых кадраў Акадэміі науک.

Звязрочаючыся да новых магістрантў, старшыня Прэзідэнта НАН Беларусі Уладзі-

мір Гусакоў адзначыў, што ў захаванні пераемнасці і заключаеца вялікі сэнс науки. Гэта вельмі сімвалічная кампазіцыя: дасведчаны акаадэмік запрашае ў Акадэмію науку маладога калегу.

nn.by

У Германіі 300 затрыманых на акцыях пратэсту



У суботу, 1 верасня, у горадзе Хемніц на паўднёвым усходзе Германіі паліцыя затрымала каля 300 прыхільнікаў і праціўнікаў міграцыйнай палітыкі ўрада, паведамляе паліцыя. Паводле выдання Bild, падчас беспарадкай пацярпелі 11 чалавек. Яны былі шпіталізаваны.

На вуліцы горада выйшлі з маршам больш за 4 тысячи ультраправых, выказваючыя сваю пазіцыю супраць

прыняцця ўцекачоў у Германію. Ім супрацьстаялі амаль столькі ж удзельнікаў мітынгу "Сэрца замест няянавісці" - яны заклікалі людзей да талерантнасці ў адносінах да мігрантаў.

Хваляванні ў Хемніцы працягваюцца з 26 жніўня, калі стала вядома пра забойства 35-гадовага немца і пра арышт падзраваных - іракскага і сірыйскага мігрантаў.

У суботу ў горадзе павінен быў прайсці "Марш маў-

чання" - у памяць пра забітага немца. Але мясцовыя ўлады забаранілі гэтую акцыю і перакрылі доступ да цэнтра горада.

Больш за 1200 паліцэйскіх спрабавалі стрымаць сутыкненні і заклікалі мітынгоўцу разысціся. На вуліцы вывелі шэсць вадаметаў.

Мясцовыя ўлады лічаць, што гнёўнатоўпу падаравалі фальшыўкі з сацыяльных сетак.

Радыё Свабода.

Усталяваны стэлы ў памяць паўстанцаў 1863 года

Прадстаўнікі грамадскай супольнасці, сябры палітычных партый і арганізацій з розных куткоў Гарадзеншчыны, згуртаваўшыся разам, усталёўваюць памятныя стэлы на месцы пахаванняў змагароў за Беларусь. Такая ініцыятыва паўсталі некалькі месяцаў таму. Зараз выкананы некалькі памятных драўляных стэлаў. Плануецца, што яны будуць усталяваны ў тых месцах, якія ніякім чынам не ўшанаваныя, альбо ўшанаваныя дыспарамі суседніх краін.

Тлумачыць каардынатор гэтай ініцыятывы Вадзім Саранчукоў:

- Атрымліваецца, што мы зараз сабой падмяняем функцыю дзяржавы. Ёсьць гісторычныя месцы, звязаныя з паўстаннямі. Нашая беларуская дзяржава, на жаль, увогуле ніякім чынам не адзначае ні па-

дзе, звязаныя з тымі часамі, ні ўшаноўвае памяць тых людзей, якія змагаліся за незалежнасць, за волю нашага краю. Таму мы вырашылі ў гэтым годзе сабрацца, падрыхтавалі матэрыя-

лы, падрыхтавалі вось гэтыя паўстанція калоны, падрыхтавалі памятныя шыльды, не прывязываючыся да нейкіх арганізацый. Ад імя нашай дзяржавы ўшаноўшаем памяць змагароў за яе волю, за яе незалежнасць.

Такім чынам,

ужо ўсталяваны памятныя стэлы ў Мастоўскім раёне - ля вёскі Пашавічы, дзе пахаваны 12 паўстанцаў, і ля вёскі Мінявічы, дзе ляжаць 40 паўстанцаў 1863 года. Мэта акцыі - аддаць даніну павагі менавіта ад беларускага народа. І праца ў гэтым кірунку будзе працягвацца.

*Андрэй
Панямоў,
Беларуское Радыё
Рэйса.*





Да 155-годдзя паўстання 1863 г.

(Працяг. Пачатак у
напярэдніх нумарах.)

Пасля выхаду Цыркі я наблізілася да акна, каб бачыць, як яна аддаляеца. Якое ж было мае ўражанне, калі ўбачыла аддзел войска, які аднчасова атакаў дом, дзе быў Цітус і дзе я жыла. Пасля пр-веркі ў мяне паспяшыла да акна.

Непрытомным позіркам сачу за выходзячымі з брамы салдатамі. Ці не вядуць Цітуса? Не, я яго сярод іх не бачу. Падымаю вочы да акна, дзе яго звыкла бачыць. О, Божа! Гэта ён. Бляднейшы толькі, але спакойны, усміхаецца - вітае мяне паклонам тут жа над галовамі адыходзячых салдатаў.

Распавядалі яго таварышы. Цітус пасля бяссоннай ночы, бадзяжнай, рана змучанаў зайдоў да іх са словамі:

- Тры ночы не спаў, учора мелі праверку. Сёння маю надзею без небяспекі для вас спакойна заснуць.

Адчыніў акно, прывітаў мяне, пасля чаго змучанаў ўпаў на ложка. Попел наблізіўся, каб зачыніць акно. Адразу гукае:

- Цітус, войска! Паліцыя перад дномам!"

Цітус скочыў з ложка. Кінуўся да дзвярэй суседняга пакоя. пашынгніў іх. Замкнутыя. Цішыня. Ужо войска ідзе. Ужо пад дзвярыма. Цітус адным скокам становіца пры сцяне з боку, у які адчыняюща дзве-

На ўдары прыкладамі Попел дзвёры адчыніў. Аддзел з паліцый уварваўся. Адчыненая дзвёры затлуміла салдатня. Цітус прыпёрты да муру за дзвярыма. Пасля кароткай праверкі, пасля допыту, чыё паліто ляжыць на крэсле, чыя шапачна на стале - войска з паліцый пайшло. Цітус закрылі дзвёры, засланіла салдатня.

У дзве гадзіны з тварам смяртэльна белым з залатненем дробных справунаў прыйшла Цырка. Пасля пераўбитых узрушэнняў з пачучцём, як бы ўе ясабе я ўбачыла ўсіх маіх: маці, братоў і сяцёў, абыяла шыю Цыркі з плачам.

- Ці ведаеш, была пра-верка ў памяшканні, дзе знаходзіўся Цітус. Не знайшлі яго.

У цябе, дзякаваць Богу, не было?

- Ой была! Была! Ужо не жыву! Ужо памерла! Уварваліся, ледзьве мела час той паскудны пакунак уцісніць над маю Сорку ў кальцы. Брыдзіліся беднага дзіцяці, з усей кальскай перавярнулу. Дзіця выпала на падлогу, на яго - пярынка. На дне кальскай нічога не было. Пярынка закрыла пакунак і дзіця. Бог злітаваўся над намі і над вами. Пані рабіла з літасці дабро, і я гэта рабіла з літасці над вами, а Бог у небе быў яшчэ больш літасціў - ратаваў нас, бо мы добра хацелі.

Успаміны

30 верасня калі дзя-
вятай гадзіны раніцы, чуючы
арганы і спеў "Вітай, Пане", які
з дзяцінства так моцна любіла,

што плыў з Вастрабрамскай ка-
ліцы, наблізілася да акна, але
від шматлікай незвычайнай сля-
шаўшайся на імшу люднасці, а
таксама далятаўшы праз ад-
чынене акно слова пракленаў
і галосны жаночы плач змусіл
мяне выхіліцца з акна. Былі гэта
жанчыны з народу. Адна з іх
мела вочы, уткненыя ў нейкі
прадмет на рагу дома, у якім я
жыла, іншыя, кленчачы, з пла-
чам і нараканнямі абдымалі
мур і цалавалі яго. На мой від,
падняўшы руکі чынілі знак
крыжа. У туго хвілю на другім
баку вуліцы ўбачыла Антанёву
Зялінскую з тварам смутным,
заплаканым, якак ішла ў бок
Вострай Брамы, і яна мяне пе-
ражагнала.

Уражаная ўбегла ў пя-
рэднюю, прасіла жандара, каб
даведаўся, што людзі бачыць на
рагу майго дома. Прадчуvala
нейкае новае, страшнае няшча-
сце. Прывамінаўся мне пярэ-
дадзень 15/27 чэрвеня - і ў той
час, як сёння, толькі тлумней,
люд спяшыў да Вострай Бра-
мы, і ў той час, як і сёння, жаг-
наў мяне і вызываў свае гара-
чыя пачуцці. А я не ведала,
што было прычынай.

Жандар вярнуўся са
словамі:

- Нічога не сталася, то-
лькі прыгаварылі звачона на
смерць нейкага Цітуса Далеў-
скага, і прызначана ўзнагарода
тому, хто яго выдастъ і пакажа.
На рагу гэтага дома і іншых па-
разлеплены авесткі.

Я не крикнула, не за-
плакала. Вайшла ў свой пакой,
замыкаючы дзвёры на ключ за
сабой. Што рабілася са мной у
той дзень, не ведаю, нічога не
памятаю. Ачуняла наччу на
зямлі з галавой абарпёртай на
крэсле. Месяц свяці юркі мне
на твар, напэўна гэта ён мяне
апрытомніў. Ці самлела, хочу-
чи маліца ці ўпасці на крэсле
- не ведаю. Не плакала.

На наступны дзень
прывёў кн. Шахаўскі з дару-
чэннем Мураўёва, што хоча са
мной бачыцца, пагаварыць,
праняты літасцю над майм лё-
сам. Ён сам заапікуюцца над
майм дзіцем, калі прыйдзе на
свет, аддасці сам на выхаванне,
каб яно было лепшым за тое,
якое меў яго бацька. Мяне вы-
везіці загадвае ў Расію, "дзе пані
будзе лепш, чым сярод сваіх.
Край мужа не прафахаць пані
пройгрышу, аплюе памяць яго
і пані. Лепей пані будзе ў Расіі,
маладая, прыстойная, выйдзе
пані хутка замуж, а як пані зме-
ніца прозвішча, зможа жыць у
Краі. Дзядзя, шкадуючы, зага-

дае выстарацца для пані поў-
ную мужаву пенсію і пашпарт
за мяжу або туды, дзе пані спа-
дабаеца пасяляцца, толькі ня-
хай падпіша, што прызнае
смерць мужа заслужанай".

Не буду апісваць майго
абурэння. З таго, што ў той час
пад уражаннем пагрозы выка-
зала, памятаю толькі слова, якія
якія праз два гады прыпомнілі
із Пецярбургу:

- Скажы свайму дзя-
дзьку, што ён сёння супраць
мяне і Бацькаўшчыны маёй
бяспільні, перастаў ужо быць
страшным, давёў нас да пачуц-
ціў найвышэйшай нянявісці і
пагарды да сваёй асобы. Кры-
ўдаў, нанесеных мне і маёй
Бацькаўшчыне, не можа ўжо
ані павялічыць, ані праправіць.
Жадаю, што да мяне, лепш дзя-
ліць слёзы і пакуты з майм Кра-
ем, чым з вамі дастаткі і поспех.
Жадаю смерць ад нястачы, чым
хлеб з рукі бандыта, якім ёсць
Мураўёў, з той рукі, крывюю
маіх палітай. Ідзі, пан! Не раз-
умееш мяне, не ўстане зразуме-
ць. Мураўёў, той агіды бачыць
не хачу, хіба буду сілай змушана.
Літва памятае, як паз-
верску абышліся з маці Вало-
віча!¹⁶¹

- Слоў пані паўтарыць
дзядзьку не могу.

- Паўторыш - за гэта
спакойная. Ведаю, што сумееш
паўтарыць. Яшчэ раз я паўта-
раю, што я ўжо вас усіх не ба-
юся. Адыдзіся пан!

Што рабілася са мной
ад той хвілі, не ўмёю распавес-
ці. Пад вечар сказала жандару
падрыхтаваць павозку. Паслу-
хай. Можа, думаю, што выканяю
смерць нейкага Цітуса Далеў-
скага, і прызначана ўзнагарода
тому, хто яго выдастъ і пакажа.

На рагу гэтага дома і іншых па-
разлеплены авесткі.

Так - Тем лучше!¹⁶² - адка-
заў са злосцю.

Пасля доўгага старан-
нага ўглядання ў географіч-
ную карту вырашыў выбраць
за найадпаведнейшую для мяне
мясцоў Белаазёрск¹⁶³,
паколькі там не было палікай.
На прадстаўленне доктара Фа-
веліна, што Белаазёрск аку-
ражаны балотамі з розкімі вітра-
мі з Валдайскіх высотаў, можа
мене кепска адбіцца на плодзе -
з яшчэ большым запалам паў-

тарыў:

- Тем лучше.

Я ў той час, не вedaю,
пад упльвам лекаў ці гарачакі
падавала выгляд піасці і спа-
кою. Нічога не чула, нічога не
бачыла, ані слёз маці, ані ся-
цёў, ані прыбыцца палкоўніка Эслінгера, які дагаджаючы жа-
данням Мураўёва, загадаў жан-
дарам скапіць мяне з ложкі
(ледзьве бедная маці мела час
ахінцу мяне нейкім, ляжаў-
шым найбліжай ранішнім убо-
рам і накрыць футрам). Гэтага
усаго не памятаю, расказвалі
мне, не памятаю нават, ці мяне
маці пажагнала. Была цалкам
непрытомная. Адно мне паста-
янна снавала па галаве, што пам-
ерла, што душа бессмярот-
ная, што мне добра пасля смер-
ці, спакойна, няма нічога з уся-
го мінулага, што мяне выно-
сяць у труне з дому, бо цела
памерла - гэта мae пахаванне!

Калі везлі мяне цераз
горад, адно толькі ўдараўла маё
ўյэлінне ці памяць - сядро тых
тлумай, снуючых па вуліцы, вя-
лікія, чорныя, поўныя смутку
і трывогі, упёртыя ў мяне вочы
брата Цітуса. Чаму я тая вочы
пастаянна бачыла перад сабой,
распавядалі мне потым, што
кожнага, хто спыняўся хоць на
хвілю на вуліцы, арыштоўвалі.
А, аднак, я яго пастаянна бачыла,
стаяўшага перад вачымі.

Так мусіў выглядаць

наш дарагі брацік праз тры
месяцы, калі ішоў на смерць,
толькі так гаварылі, у той час
ішоў спакойны, з усмешкай на
губах. Сёння той усмешкі не
было.

У той дзень, ці рэча-
насць? Ці гарачка відзенне?
Бачыла яго апошні раз у жыцці.

Не ўсе дні на Літве бы-
лі днімі слёз, муки і смерці. Ме-
ла і яна свае хвілі ясныя, пра-
міністры, поўныя абязанняў
на будучыню. Тымі днімі быў
найперш месяц красавік¹⁶⁴. Ко-
жная добрая вестка з лагера пам-
ерла Краі радасю. Пастаянныя
перамогі, расійскія войскі да-
юць драла, управы замыкаю-
цца, пакідаючы мястэчкі ў ру-
ках нашых войск. З усіх бакоў
Літвы спяшаліся ў гарды, а ме-
навіта ў магіт і ў сэрца. З ця-
жкай ганебнай доляй нельга пагадзіцца, і з тым, што ёсць та-
му прычынай, не можа быць
прымірэння. Скінць ярмо, а
потым гаварыць: роўны з во-
льным, вольны з вольным жыць
можа. Увесь наш край браў
удзел у кіраўніцтве, і дзейнасць
Аддзела была ў руках з'езды
з цэлага Краю. Чальцы былі ад-
казныя перад Краем кожны за
свою дзейнасць. Братья мae
самі вялі сваю дзейнасць, не дару-
чаючы нікому. Даводзілі, што
калі хочаш мець здаровае, да-
кладнае меркаванне пра реч,
трэба самому да яе прыкладзі-
ць. Тым больш, што шмат
найвышэйших людзей у
Краі ў нарызыкоўнейшых вы-
падках хацела непасрэдна па-
разумевца з Францішкам Фелікс
Рымові, прыслаў яму паш-
парт, гроши ад пецяр[бург-
скай] арганізацыі і ўказанні па
арганізацыі ўцёкаў. Цітус не
згадзіўся. Ставіў пытанне: "Ці
ужо ўсё зроблена? Ці бацацьба
з непрыяцелем скончана? Ці,
калі я ад'еду, ніхто не зойме ма-
йго, як вы кажаце, небяспечнага
месца? Калі хто мае загінць на
гэтым месцы, дзе знаходжуся,
лепш сам загіну?"

Я успамінала ўжо ў
нататках з 1863 года, што Пара-
фіновіч, інж. Кушалеўскі (з
Коўні) сведчыла прапаць Яку-
ба Г[ейштара], што той, буду-
чы старшынём Выкананчага
Аддзела, пасля зняволення ча-
льцыю Кіраўнічага Аддзела 10
ліпеня новага стылю прыкры-
ваўся Цітусам. Д-р Даўчоўскі
назваў, дзе і ў катэры гадзіны
можна было яго знайсці. Дзель-
ны, энергічны доктар Шапіра,
яўрой, прызначаны камісарам
у Коўні, некалькіразова пры-
сылаў Цітусам перасцярогу пра
грозныя для яго прызнанні вяз-
ні ў камісіі ў Коўні.

Паліцыя, арыштоўва-
ючы Цітуса¹⁶⁵ ў Сыракомліхі,
не была пэўная ў яго тоеснасці,
наўфа прозвішча Цітуса перад
паліцыяй, а поым на камісіі вы-
дала яго на смерць.

Мой дарагі брацік, як

мала я ведаю пра цябе! Чаму

цябе так пераследаваў і асудзіў

Цітуса перасцярогу пра

грозныя для яго прызнанні вяз-

ні ў камісіі



Як пераносіў пана Міхась Васілёк

Сёння ў Беларусі рэдка прыгадваюць Міхась Васілька (Міхась Касцевіч, 1905-1960) - заходнебеларускага паэта, публіцыста і журналиста. Ён быў родам з вёскі Баброўня Гарадзенскага павета. У 1920-х-1930-х гадах прымаў актыўны ўдзел грамадска-культурным і палітычным жыцці Заходняй Беларусі. Быў сябрам Беларускай сялянска-рабочніцай грамады, ТБШ, арганізоўваў гурткі ТБШ, вёў культурна-масавую работу, працаўваў сакратаром часопіса "Маланка".

Друкавацца Міхась Васілёк пачаў у 1926 годзе ў віленскіх беларускіх газетах "Народная справа", "Наша праўда", часопісе "Маланка", сябраваў з Валянцінам Таўлаем, Анатолем Іверсам, Максімам Танкам. У Вільні ў 1929 годзе выдаў зборнік вершаў "Шум бараў", які быў канфіскаваны польскімі ўладамі. А ў 1937 годзе выйшаў яго другі пастычны зборнік "З сялянскіх ніў".

Вельмі папулярнымі ў 1920-х-1950-х гадах былі сатырычныя верши паэта "Эх, каб грошы...", "Гарэліца" і "Як я пана перанес". Асабліва беларусы любілі слухаць, як чытаў сцэны сам Міхась Васілёк свой верш "Як я пана перанес". Прыйгавацца успамін пісьменніка Аляксея Карпюка, як у 1960-м годзе прыехала яны выступаць у Скідзель на РДК. У зале было шмат людзей. Старшыня выканкама абявіў, што першым выступіць пісьменнік Аляксей Карпюк. У гэты час наступіла мёртвая цішыня. Не паспей Карпюк дайсі да трывуны, як з залы нехта крикнуў: "А мы прыехалі не яго слухаць, а Васілька. Васілька нам давай!". А потым уся зала закрычала: "Васілька давай! Мы яго хочам паслухаць! Няхай нам прачытае "Як я пана перанес!". I Карпюк пакінуў сцэну, а да людзей выйшаў Міхась Васілёк і пачаў чытаць і "Эх, каб грошы...", і "Гарэліца", і "Як я пана перанес". I зала ад задавальнення простила як вулей.

Верш "Як я пана перанес!" Міхась Васілька ў Заходній Беларусі быў самым папулярным сярод простага люду, асабліва на вёсцы. Вяскоўцы гатоўбы былі яго слухаць штодзень, слухаць і смяяцца бясконца. Ды і самі людзі гэты верш завучвалі на памяць. Ён - сапраўдны ўзор палітычнай лірыкі. Як лічыў Уладзімір Калеснік, у першапачатковай рэдакцыі верш называўся "Як я трапіў у камуністы". Рускі паэт са Смаленшчыны Міхаіл Ісаакоўскі пачаў гэты верш ад насељніцтва Заходній Беларусі ў верасні 1939 года і пераклаў яго на рускую мову як народны твор.

На думку таго ж Ула-



Міхась Васілёк

спяхова. У новым варыянце верша селянін з напалоханага небаракі стаў дасціпным і смелым чалавекам. Нават патрыётам, які знорок шабудлыхнуў паліцмана ў ваду. Менавіта гэты смелы ўчынак селяніна і радаваў уесь просты люд, які слухаў паэтаў верш. Людзі атрымлівалі задавальненне не так ад самога верша ў цэлым, як ад таго факту, як смелы селянін кінуў паліцэйскага ў ваду. Людзі ўяўлялі гэты малюнак і... ад задавальнення радаваліся і смяяліся.

Прапаную чытакам "Нашага слова" верш Міхась Васілька "Як я пана перанес" (Міхась Васілёк. Выбраныя верши. Мн., 1950. С.53-56).

Сяргей ЧЫГРЫН.

Як я пана перанес

Добра помню - на Іллю Чорт падбіў грашыці!
Үзяў касу я ды смалю
За раку касіці.
Вось праз рэчку перабрыў -
Мост вадой пагнала, -
Выняў люльку, закурыў
Ды кашу памалу.
Бачу - паліцман ідзе
(Трэба ж зенкуль ўзяцца!)
Ды пытае, як і дзе
Было б перабрацца.
-Порткі скінь, - кажу, - панок,
І брыдзі паволі.
Тут вады, мой галубок,
Па трывух, не болей!
Здэцца, мовіў, як умеў,
Чым не спадабаўся?
Паліцман мой аж зблеў -
Гэтак узлаваўся.
-Я цябе, - кажа, - ў астрог! -
І кудысь яшчэ там...
Так дзярояща, хоць, дальбог,
Развітайся з светам.
Лаяў, бэсці ён мяне
Як толькі папала,
А яшчэ, нарэшце, не, -
І гэтага мала!
АЗірнуцца не паспей
(Каб ты праваліўся!),
Пан на карак мне уссеў,
Як мядзведзь, узбіўся.
- Во, ясі, - кръчыць панок, -
На той бераг, хаме!
Ботам штурхе пад бок,
Лаеща "па маме"...

(Уладзімір Калеснік.
Лёсам пазнанае.
Мн., 1982. С.53.)

У першай рэдакцыі верша паліцыянт арыштаваў селяніна за наўмысны замах на яго асобу. Верш выкрываў паліцэйскі гвалт над чалавечай гіднасцю. Але паэт-сатырык міжвольна прыніжаў селяніна, трактуючы яго як бедалагу-пакутніка. Селянін з верша Міхась Васілька скардзіца на здзек, распавядава пра гвалт і ўніжэнне, а значыць - ён горка адчуваў няволю, значыць - ён стаіць на парозе духоўнага аблулення. Тому гэты верш тады і быў народным творам. Менавіта ён зацікавіў і Міхаіла Ісаакоўскага. Але Міхась Васілёк палітычнай неабходнам яго перапісаць па-іншаму, зрабіць іншы варыянт верша. І гэта яму ўдалося ажыццяўіць даволі па-

Міхась Васілёк, 1927 г.

Пра падзею падрабязна

Мілы голас Мілы

Пра тонкасці арт-дыпламатіі, слонімцаў, закаханых у дзіўную масквічку, і нешараговы open-air



РАЦЫЯ

На мінулым тыдні па запрашенні творчай галерэі "АртБУШ" і сяброві Слонімскай суполкі ТБМ горад над Шчарай наведала маскоўская слявачка, кампазітар і аранжыроўшчык Міла Раккова. Ужо некалькі гадоў запар артыстка з сям'ёй адпачывае на Гарадзеншчыне, упадабаўшы гэты край за адметныя прыродныя і архітэктурныя асаблівасці, багацце гістарычнымі славутасцямі і гасціннасцю новых і старых сяброў. Апошніяе, відаць, - ці не галоўная прычына прыцягнення ды вяртання ю сюды пасля знаёмства з Беларуссю колькі летаў таму.

За апошнія два тыдні слонімскія ды іншыя сябры нярэдка пыталіся ў мяне: адкуль вы знаёмыя з такой выбітнай, такай дзівоснай і яркай артысткай, як атрымалася, што яна патрапіла ў Слонім? Іамаль ніхто не верыў, што мы пазнаёміліся з Мілай зусім нідаўна - дзякуючы зноў жа ТБМ і Гарадзенскаму аддзяленню Саюза беларускіх пісьменнікаў. І адбылося гэта ўсяго толькі на пачатку жніўня ў Дзятлаве - Зачэпічах, на абласным свяце беларускай пэзіі, куды Міла была запрошана з выкананнем сваіх беларускіх песен. Так ужо сталася, што мы адразу "настроіліся" на адну хвалю, і паразумеліся, і пасябравалі... Я адразу адчула душэшнасці і добразычлівасці гэтага прыгожага чалавека, прывабнай, сапраўднай мілай дзяўчыны. Трапіўшы аднойчы на Беларусь і пачуўшы нашу мову, яна, расійская слявачка, натхнілася меладынасцю гучання

беларускай гаворкі, беларускай песні. Чуяла душа не засталася абыякавай да пачутага і ўбачанага, і творчым вынікам стала з'яўлінне не адной і нават не дзвюх песен: быў запісаны цэлы "Беларускі альбом", а ў дадатак - яшчэ і "Беларускі сінгл". Так і атрымалася, што пачаўшчыкі выконваць свае беларускія песні на Беларусі, Міла Раккова папулярызуе беларускую мову сярод беларусаў...

Дамаўляючыся пра сольны канцэрт у Слоніме, мы вырашылі, што прадставім слухачам менавіта "Беларускі альбом" Мілы. Надта ж краснальна гучыць у яе арыгінальных аранжыроўцы ўключаныя ў альбом народныя песні ды таксама ці не ўсім цяпер вядомы паланэз "Развітанне з Радзімай" Міхала Клеафаса Агінскага на слова Сержку Сокалава-Воюша. Пераважную большасць песен, якія склалі "Беларускі альбом" Мілы Ракковай, пераклала з рускай на беларускую мову гарадзенская паэтка Альжбета Кеда. Тэктамі песен сталі верши рускіх паэтаў і верши самой Мілы.

Падводзячы пэўныя вынікі тых гарачых жніўніцкіх дзён, зараз можна сказаць, што мы разам зрабілі Слоніму гэты падарунак, падарунак-сустэречу. І сустрэча з артысткай сталася сапраўднымі святам чароўнай музыкі і пэзіі для ўсіх, хто быў здольны гэта ацаніць. Нельга сказаць, што слухачоў на пляцоўцы ля драмтэатра, дзе з дапамогай раённага аддзела культуры мы наладзілі канцэрт, было многа.

Святлана АДАМОВІЧ,
Слонім.

16 верасня
у Мажэйкаве Лідскага раёна
пройдзе 2-гі адкрыты
фестываль песеннага
фальклору памяці Земавіта
Фядэцкага
“Цёллыя вечары, ды
халодныя ранкі”.
Праграма вельмі насычаная.
Запрашаем.





Сучасная і актуальная Антычнасць

Вякі-стагодзі, тысячагодзі пільна ўзіраюча на егіпецкія піраміды. А яны і не збірающа сыходзіць у нябыт. Не развіваеца з чалавецтвам і культурой (эпас, архітэктура, скульптура, гісторыяграфія, літаратура і інш.) Антычнасці - матэрыяльная і духоўная працьства Старажытнай Грэцыі і Рыму. Літаратура старажытных грэкаў і рымлян і на сённяшні дзень - узор прыгожага пісьменства. Гэта і яна - "віноўніца" паўстання такой планетарнай з'явы, як Адраджэнне, гэта яна сваімі вытокамі паслужыла і служыць штуршком для творцаў на літаратурных абсягах у пазнейшы часы і сённяшнія таксама. Не будзь Антычнасці, наўрад ці прыгожае пісьменства Еўропы мела б свае вялікія дасягненні. Менавіта там бяруць пачатак творчыя парывы Дж. Бакачо, Ф. Рабле, М. Сервантаса, Уіл. Шэкспіра і іншых выдатных адраджэнцаў. Як цяжка пералічыць імёны паслядоўнікаў Антычнасці, так не вельмі лёгка вычарпальна называць імёны творцаў спалучэння Духа і Слова Старажытнай Грэцыі і Рыму.

На вялікую радасць і інтэлектуальна-маральнае задавальненне сённяшні беларускі чытак мае мажлівасць азнаёміцца з творчасцю выдатнага рымскага паэта-эпіграміста Марка Валерыя Марцыяла [каля 40 - каля 104 гг.]. Нараўдзіўся паэт у Іспаніі, але большую частку свайго жыцця правёў у Рыме [64-98 гг.] на становішчы кліента - вольнага чалавека, які аддаваўся пад апеку патрона і які знаходзіўся ў залежнасці ад апошняга. Але ўжо будучы матэрыяльна забяспечаным Марцыял не адмовіўся ад гэтай "службы-пасады": яна жывіла яго музы багатым жыццёвым матэрыялам.

Літаратурным зацікаўленнем паэта быў жанр эпіграмм. У гэтай форме ён выдаў 15 (пяцінаццаць) кніжак. Апроч трох тэматычна аб'яднаных зборнікаў "Відовішчы", "Падарункі" і "Гасцінцы", 12 (дванаццаць) выпускаў мелі змешаны змест. У сваіх вершах Марцыял хваліць імператарав і значы і разам з тым малое жыццё людзей розных сацыяльных пластоў, цяжка становішча беднага люду. Сам паэт быў доўгі час у такім сацыяльным статусе.

Эпіграмы Марцыяла (пераважна на побытавым матэрыяле) вылучаюцца дасціпнасцю, едкасцю, сцісласцю, парадаксальнай канцоўкай і, канешне, пранікнёным пеіхлагізмам, хая і пазбаўлены сатырычнай сілы, як, скажам, пазіў яго сучасніка і сябра Д. Ювенала. Жыў паэт у складаныя часы, нават пры Нероне, які прымусіў філосафа Сенеку - блізкага Марцыялу чалавека - ускрыць сабе вены за прыналежнасць да антынеронаўскай змовы.

Славу Марцыялу прынеслі эпіграмы, напісаныя ў элегічнай афарбоўцы (двуходкоў), халіямбы (кульгаючыя ямбы) і інш.). Яны, эпіграмы (надпісы) для нас нібыта спісаны са з'яў сённяшняга чалавечага жыцця. А прайшло ж ужо з часоў іх напісання амаль дзве тысячы гадоў. І цяпер колькі ўзору марцыялайскай пазії - яго двухходкоў. Трэба адзначыць, што ўся пазія (і двухходкоў таксама) Марцыяла патрабуюць уважліва-удумлівага прачытання.

Як цябе вораг мацнейшы адолеў - няслава і толькі.

А як слабішы - тады ганьба навечна табе.

Некалі доктарам быў, а пасля стаў Дыяйул далакопам.
Робіць цяпер далакоп тое, што доктар рабіў.

Хочаш даведацца, Лін, што дае мне сядзіба ў Наменце?
Вось, што сядзіба дае: там я не бачу цябе.

Літаратурны музей Максіма Багдановіча (г. Менск) і Рускі музей фатаграфіі (г. Ніжні Ноўгарад) запрашаюць на выставу "Максім&Максім", прымеркаваную да 160-годдзя ніжагародскага фатографа М. П. Дзмітрыева

Што аб'ядноўвае класіка беларускай літаратуры Максіма Багдановіча і генія рускай фатаграфіі Максіма Дзмітрыева, акрамя імя?

- Гэта горад, які даў прытулак абодвум, - Ніжні Ноўгарад, майстэрня "Новая фотографія М. Дмитриева" з'явілася ў Ніжнім у 1886 годзе, ся-

Майстэрня М. Дзміт-

м'я Багдановічай пераехала ў горад на Волзе на 10 год пазней.

- Гэта талент, які меў ко-
жны з іх: Максім Багдановіч
уводзіў новыя формы ў беларускую літаратуру, Максім
Дзмітрыев узяў мастацтва
фатаграфіі на якасна новы
ўзоровен.

Майстэрня М. Дзміт-

рыева з'яўлялася цэнтрам прыцягнення, зрабіць фатаграфію на памяць прыходзілі вядомыя ніжагародцы і гості горада. Дзякуючы фатографу мы маем унікальныя здымкі XIX - пач. XX стст., на якіх Максім Горкі і яго сям'я, пісьмен-

нік Яўгеній Чырыкаў, бацька паэта Адам Багдановіч, яго родныя - сёстры, племяннікі і племяніцы. Этыя фатаграфіі з фондаў Літаратурнага музея Максіма Багдановіча і Рускага музея фатаграфіі будуць прадстаўлены ў межах выставачнага

проекту "Максім & Максім".

Адкрыццё выставы

6 верасня 2018 года а

18-й гадзіне.

Літаратурны музей
Максіма Багдановіча, г. Менск,
вул. М. Багдановіча, 7а;

тэл.: (017) 334 07 61,

(017) 334 42 69.



Заснавальнік:

ТБМ імя Францішка Скарыны.

Пасведчанне аб зарэгістрацыі № 908 ад 18 снежня 2009 г. выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Адрес рэдакцыі:

231293, Лідскі р-н, в. Даўіна.

Адрес для паштовых адпраўленняў:

231282, г. Ліда-2, п/с 7.

E-mail: naszaslova@tut.by

Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Рэдакцыйная камітэта:

Алена Анісім, Юрасі Бабіч, Юлія Бажок,
Марыя Баравік, Аляксей Карпенка, Эла Оліна, Ігар
Пракаповіч, Аляксей Пяткевіч, Станіслаў Суднік,
Павел Сіцко, Людвіка Таўгень, Алег Трусаў,
Дзяніс Тушынскі, Аляксей Шалахоўскі.
<http://naszaslova.by/> <http://pawet.net/>
<http://kamunikat.org/> <http://tbt-mova.by/>
<http://nashaslova.mns.by/>

**Аўтары цалкам адказныя за падбор
і дакладнасць прыведзенай інфармацыі.
Рэдакцыя рукапісы не вяртае.**

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні.
231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.
Выдавец: Установа інфармацыі "Выдавецкі дом ТБМ".
Газета падпісана да друку 3.09.2018 г. у 17.00. Замова № 2491.
Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Наклад 1500 асобнікаў.
Падпісны індэкс: 63865.
Кошт падпіскі: 1 мес.- 2,03 руб., 3 мес.- 6,09 руб.
Кошт у розницу: па дамоўленасці.